

ЧЫРВОНАЯ ЗЪМЕНА

№ 93 (1060) ПАНДЗЕЛАН, 21-га красавіка 1930 г.

Сусьветны пролетарыят узмоцнена рыхтуеца...

Буржуазія агнём і жалезам дзеінічае супроць рэволюцыйнага руху

Поліцыя жорстка падаўляе рэволюцыйныя дэманстрацыі ў Індыі.—
у Кітаі наладжваецца адпраўка войск супроць чырвоных атрадаў

Пад кірауніцтвам компартыі

ЛЕНДАН, 18. Комітэт па правядзвенню 1-га мая працуе пад ідэягічным кірауніцтвам компартыі, якая высунула лозунг: „Барацьба супроць соціял-фашызму, імперыялістычна-лайбэрыйскага Ураду і яго падтапоцнікаў, на барацьбу за независімасць калёны”, „вызваленіе мінуўшых політ-з'янволеных”, „за барацьбу Савецкага Саюзу”.

Замежныя дэлегацыі едуць у СССР

НЫЮ-ЭРК, 17. Сёння ў СССР выліжваюць 12 рабочых і сялянскіх дэпутатаў, якія накіроўваюцца па ініцыятыве баварыства прыяцеллю СССР для ўдзелу ў першамайскіх парадах у СССР.

Поліцыйскі тэрор супроць комуністычных організацый у Нямеччыне

Гэтымі днімі баварская паліцыя зрабіла ў Мюнхене і Нюрнберзе вобысі ў памішканіях камітетаў маскоўных організацый нямечкіх комуністычных партыі і ў рэлакційных арганізаційнага органу „Ней-Цайтунг”. У Нюрнберзе, акрамя таго, утвораны вобысі ў кватэрах 20-ці актыўных членоў партыі. Паліцыя ўсюды старалася адшукаць члены падлегальнага органу, забароненага саюзам чырвоных Франтавікоў. Рота Фронта.

Рабочыя сарвалі антыхавецкі мітынг

ВАРШАВА, 18.—У раёне Верхніх Слескіх заводаў Крулеўска Гута рабочыя сарвалі антыхавецкі мітынг, организаваны антыбалшавіцкай лігай.

РЭВОЛЮЦЫЙНЫ РУХ АХАПУ КІТАЙ

комуністычныя атрады занялі провінцыю Гуандунь і горад Нан-Юнсян

ШАНХАЙ, 19. Рэволюцыйны рух, які ахапіў Кітай, выклікае міцы цепакай кітайскага друку. Газета „Шанхай Гомін-Шыбоу” наступным чынам апісвае становішча прывінцыі Гувань: „Розныя паветы Гувані вельмі церпяць ад бандытав (маецца на ўваже сялянскі рух). Місцавое войска не мае сілы аказаць паўнага супраціўленія Чырвонай арміі. У шмат якіх гарадох паніка. З дацамогаю лоўкай агітацыі спад силан бандытам удалосі прыцігнуць іх на свой бок і зрабіць напад на горад Гунцзі”.

Газета назначае, што комуністы ў гэтым павеце ўяўляюць сабою вельмі буйную сілу і што шматлікім карацельным экспедыцыям не удалосі іх разьбіць. Газета назначае таксама, што існуе небясьпека пераходу ўсіго павету ў рукі „Комуністычнай арганізацыі”.

На паведамленнях друку атрады комуністычных захапіў горад Нан-Юнсян і провінцыю Гуандунь.

Посьпехі комуністычнага войска ў Кітаі

Шанхайскія газеты паведамляюць, што 5 тысяч комуністычных захапіў штарг гараду прымежнай вобласці провінцыі Чжэцзян і Цзянсі, у раёне Чаншан. Дэвізны урадавага войска выступіла з Ханъкоу ў раёне Хуабі.

Пленум ЦК ЛКСМБ адкладаецца

Згодна настановы бюро ЦК ЛКСМБ ад 20 красавіка пленум ЦК ЛКСМБ, які быў назначаны на 27 красавіка, адкладаецца на другую палову мая.

Нам. Секретара ЦК ЛКСМБ Рындзіч.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІСІ:
1 месец 30 кап.
3 месцы 90
6 месцы 1 р. 80
1 год 3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫИ:

Менск, вул. Карла Маркса, 38

Тэлефон: рэдактара—7-25,

секретарыята—12-19.

АДРАС КАНТОРЫ:


Комсамольская 25, тэлефон: № 903.

ГОД ВЫДАННЯ IX

Ангельскі флот у Міжземным моры

у выніку конферэнцыі па марскому разбрэданню Англія павялічвае свой

ваенны флот у Міжземным моры.



На здымку: Ангельскі флот у Гібралтары

Дыплёматы хоча „Выгорадзіцца”

„Міралюбівія” размова Залескага не схавае сапраўных вайсковых намераў Польшчы

ВАРШАВА, 18. Польскі друк змяншае сёньня размову, даную міністрам замежных спраў Залескім варшавскому кореспондентам газеты „Нью-Ёрк Таймс”. Інтарэсы і імкненія Польшчы далёкі ад намеру парушэння міру ў Эўропе,— гаворыць „Залескі”. — Прауда, нашы спробы устанаўліваць лепшыя адносіны з Нямеччынай памылкова разглядаюцца як довада, што Польшча хоча забісьцічыць сабе „тыль” на выпадакмагчымай авантury. Цяжка разумець, штомагла Польшча выиграць ад такай авантury. Не жадаючы вайны, Польшча робіць ўсе, каб разьвіць эканомічныя адносіны з сваім усходнім суседам. Ни глядзячы на гаспадарчыя цяжкасці, Польшча дала СССР гарантіраваны дзяржаўны кредит на шмат мільёнаў доляў. Наўгук Польшча зрабіла-б так, маючы намер пачаць вайну з СССР. Я згадаю, што супракаюцца цяжкасці ў пытанні аб замацаваны гандлёвы згоды з СССР. Існуюць прычыновы разыходкіні паміж сістэмамі капиталістычнага індывідуалізму і дзяржаўнай монополіі.

Прыгавар асобай калегіі Вярхоўнага суду Украіны па справе „СВУ”

папярэдняга заключэння. Асуджаны ўмовна—неадкладна вызвалены з-пад варты. Прыгавор канчатковы і абскарджаны не падлягае.

Комсамольцам

Ідуць
 чаузуць да нас
 і тропам, і гасцінцам
 падстрыжаны,
 гладкі,
 пачцівны
 чужынцы.

Бяз думак,
 бяз трывог,
 бяз болю,
 без адчаю—
 Яны нясуть ў Саюз
 культуру

“чашкі чаю”.

Із НІМ’ам на грудзёх,

у форменках юнгтуру—

цирабяць шлях саёе

праз

перашкоду, гурмы.

О, комсамол!

у трубах, тваіх вен

мікробам

коціца

дзялянта—бізнесмен”

О, комсамол!

На барацьбы, агні

льце

цэбры пошласці

двудушны мечачін

І першы ён гатоў

“Ніхай жыве” кричань,

ружовельскай вадой

сучаснасць

абмываць.

Калі-ж ў рашучы час

краіна

ўзыніме шчыт—

ен першы—

у нару

і мышшу запішчыць

Але прац бруд і твары—

хрышчоны агнём—

прастрэлены штандар

мы горда прынясём.

Нянявісьць і любоў

жыве ў барацьбітох—

мы верныя сыны

вялікша з эпох.

І вось, калі ў рады

* чукынцау

заняло—

ТАВАРЫШЫ

ЗА БОРТ СКІДАЙМА

БАРАХЛО!

МІХАСЬ ГОЛЬДБЭРГ.

*) Бізнесмен—вузкі дзяяліга

Чырвоныя фабзавномы тэкстыльшчыкаў выключыны з саюзу

БЭРЛІН, 18. Рэформісцкая бюро-крайцерыяя саюзу тэкстыльшчыкаў вынаходзіла ўсе чырвоныя фабзавномы базавайных прадпрыемстваў. Лейпцигу ў складу саюзу за тое, што наперакор дыректывам профбюро-крайцерыяя члены фабзавномы прышли па чырвоных сипюах, а не па сипюах, выстаўленых профсоюзамі.

Выездная редакция «Чырвонай Змени» на заводе

Чырв. Мэталісты

З ТЫЛУ--НА ФРОНТ

Пакінцуць мірнае спакойства, нярухавасць
бяздзельле! Стада у першыя шэрагі
барацьбітоў за прамфінплян

(Канец. Пачатак гл. ва ўчарашні № 4.3.)

,Іван ківае на Пятра,—
Пятро ківае на Івана“

Тав. Забежынскі

(плужны цэх)

Чырвоная Змена памыляща
сыльвірдаючы быццам у нас разва-
ліся усе ўдарныя брыгады-комуны.
У нас на было ўстаноўкі, як трэба
организаўваць комуну, таму частково
і былі развалы. Конфэрэнцыя ўдарні-
каў правілася таму, што гэтую рабо-
ту зрывалі профсаюзы і партколекты. Завод амовіўся дапамагчы нам
у гэтай рабоце.

У нашых профсаюзы і па сень-
нешні дзень існуе думка, што з ком-
самолам пракацаць непатрабна і не-
дарма старшина завкому тав. Квінт
перед перавыбарамі завкому заявіў

нам: „чяпі рапошай час, і калі вы-
бірайті спецыяльных прадстаўнікоў мо-
ладзі ў завком, выбирайті рабочыя—
добра, а якія выбирайті, дын...“ Гэта са-
мас было і з політудом. Мы дага-
варваліся з завкомам аб правядзенії
мітынга, гутарак, расклейкі афіш
і іншага, але завком і ў чым нам не
дапамог. Парктколекты ѹ як і цахавыя
ячейкі таксама нічым не дапамагаюць
у нашай рабоце.

Снайер, як вугаль, а организація

муну” — так паказаў рабіць кратар “колектыву тав. Бавельскага

Чырвоная Змена зусім празкоша-
піша, што ў нас пасыяшылі, перадар-
чылі адразу да брыгад-комун. На

тав. Школьнік, які спрабуе даказа-

ць, што развал брыгады комуны ме-
ет толькі ў лінейных цехах, раз спа-
ваюць і ў іншых цехах — у такога

і іншых. Асноўная прычына развалу

брыйад — ураўнілаўка.

Я таксама — сэкретар ячейкі — за-
работу маю калі 15 вымӯ.

Анна Баранова

Як толькі ўступілі ў брыгады,

хто пачаў заробляць менш. Бры-
гады разваливацца, а бюро колек-
тыву і працацаць гэтым пытаннем

займаліся, прычын распаду не

чай (механічны цэх). Есьць вы-

стульнікі ў гарніраваны ўдарныя брыгады і з

інструктароў. Гэтага таксама не

важаў ні колектыву, ні цахавыя яч-

ейкі (факт хады-са мною).

Нам не дапамагаюць працацаць, а

за плюмены працацаць ножны з нас

не на адзін вымӯ. Нам застаецца

толькі выйсьці з комсамолу. Адной-

чы з'явінулася да тав. Бавельскага

з запытаннем, як мне зрабіць тое і

як толькі ўступілі ў брыгады,

хто пачаў заробляць менш. Бры-

гады разваливацца, а бюро колек-

тыву і працацаць гэтым пытаннем

займаліся, прычын распаду не

чай (механічны цэх). Есьць вы-

стульнікі ў гарніраваны ўдарныя брыгады і з

інструктароў. Гэтага таксама не

важаў ні колектыву, ні цахавыя яч-

ейкі (факт хады-са мною).

Нам не дапамагаюць працацаць, а

за плюмены працацаць ножны з нас

не на адзін вымӯ. Нам застаецца

толькі выйсьці з комсамолу. Адной-

чы з'явінулася да тав. Бавельскага

з запытаннем, як мне зрабіць тое і

як толькі ўступілі ў брыгады,

хто пачаў заробляць менш. Бры-

гады разваливацца, а бюро колек-

тыву і працацаць гэтым пытаннем

займаліся, прычын распаду не

чай (механічны цэх). Есьць вы-

стульнікі ў гарніраваны ўдарныя брыгады і з

інструктароў. Гэтага таксама не

важаў ні колектыву, ні цахавыя яч-

ейкі (факт хады-са мною).

Нам не дапамагаюць працацаць, а

за плюмены працацаць ножны з нас

не на адзін вымӯ. Нам застаецца

толькі выйсьці з комсамолу. Адной-

чы з'явінулася да тав. Бавельскага

з запытаннем, як мне зрабіць тое і

як толькі ўступілі ў брыгады,

хто пачаў заробляць менш. Бры-

гады разваливацца, а бюро колек-

тыву і працацаць гэтым пытаннем

займаліся, прычын распаду не

чай (механічны цэх). Есьць вы-

стульнікі ў гарніраваны ўдарныя брыгады і з

інструктароў. Гэтага таксама не

важаў ні колектыву, ні цахавыя яч-

ейкі (факт хады-са мною).

Нам не дапамагаюць працацаць, а

за плюмены працацаць ножны з нас

не на адзін вымӯ. Нам застаецца

толькі выйсьці з комсамолу. Адной-

чы з'явінулася да тав. Бавельскага

з запытаннем, як мне зрабіць тое і

як толькі ўступілі ў брыгады,

хто пачаў заробляць менш. Бры-

гады разваливацца, а бюро колек-

тыву і працацаць гэтым пытаннем

займаліся, прычын распаду не

чай (механічны цэх). Есьць вы-

стульнікі ў гарніраваны ўдарныя брыгады і з

інструктароў. Гэтага таксама не

важаў ні колектыву, ні цахавыя яч-

ейкі (факт хады-са мною).

Нам не дапамагаюць працацаць, а

за плюмены працацаць ножны з нас

не на адзін вымӯ. Нам застаецца

толькі выйсьці з комсамолу. Адной-

чы з'явінулася да тав. Бавельскага

з запытаннем, як мне зрабіць тое і

як толькі ўступілі ў брыгады,

хто пачаў заробляць менш. Бры-

гады разваливацца, а бюро колек-

тыву і працацаць гэтым пытаннем

займаліся, прычын распаду не

чай (механічны цэх). Есьць вы-

стульнікі ў гарніраваны ўдарныя брыгады і з

інструктароў. Гэтага таксама не

важаў ні колектыву, ні цахавыя яч-

ейкі (факт хады-са мною).

Нам не дапамагаюць працацаць, а

за плюмены працацаць ножны з нас

не на адзін вымӯ. Нам застаецца

толькі выйсьці з комсамолу. Адной-

чы з'явінулася да тав. Бавельскага

з запытаннем, як мне зрабіць тое і

як толькі ўступілі ў брыгады,

хто пачаў заробляць менш. Бры-

гады разваливацца, а бюро колек-

тыву і працацаць гэтым пытаннем

займаліся, прычын распаду не

чай (механічны цэх). Есьць вы-

стульнікі ў гарніраваны ўдарныя брыгады і з

інструктароў. Гэтага таксама не

важаў ні колектыву, ні цахавыя яч-

ейкі (факт хады-са мною).

Нам не дапамагаюць працацаць, а

за плюмены працацаць ножны з нас

не на адзін вымӯ. Нам застаецца

толькі выйсьці з комсамолу. Адной-

чы з'явінулася да тав. Бавельскага

з запытаннем, як мне зрабіць тое і

як толькі ўступілі ў брыгады,

хто пачаў заробляць менш. Бры-

гады разваливацца, а бюро колек-

тыву і працацаць гэтым пытаннем

займаліся, прычын распаду не

чай (механічны цэх). Есьць вы-

стульнікі ў гарн

Вітанье „Чырвонаму Шылу“ у дзень яго 6-годзьдзя

ШЧЫРАЕ КОМСАМОЛЬСКАЕ ПРЫВІТАНЬНЕ АКТЫУНАМУ БАРАЦЬБІТУ на фронце соцбудаўніцтва, — наврушанаму стойкаму змагару за ленінскую лінію партыі—гэзеце „Чырвонае Шыла“ (друкароў) Дзярждумарні імя т. Сталіна.

Мы ўпэўнены, што і ў далейшым, пад кірауніцтвам комуністычнае партыі, „Чырвонае Шыла“ будзе ў першых шэрагах барацьбітой за чыстату ленінскай лініі нашай партыі, за выкананьне пяцігодкі ў чатыры гады, за комуністычную организацыю працы на вытворчасці, за выкананьне і перавыкананьне прамфінпляну, за разгортванье бальшавіцкай самакрытыкі, за практичнае ажыццяўленіе задач партыі па содыялістычнай перабудове вёскі і ліквідацыі кулацтва, як клясы.

РЭДАКЦІЯ „ЧЫРВОНАЙ ЗМЕНЫ“.

25-га КРАСАВІКА 9-ая ГАДАВІНА „ЧЫРВОНАЙ ЗМЕНЫ“

А большасць колектываў і ячэек яшчэ зусім не разгарнулі належнай падрыхтоўчай працы да гадавіны. Фрунзенскі і Каstryчнікаўскі райкомы толькі яшчэ думаюць пачаць працу па падрыхтоўцы да гадавіны.

АК, РН, колектывы,—ператварэце 9-цігодзьдзе „Чырвонай Змени“ ў масавую кампанію па популярызаціі „Чырвонай Змени“! мансымальному павялічэнню тырану!

Пастанова Бюро Мен. АК ЛКСМБ аб правядзеніі 9-годзьдзя „Чырвонай Змени“ на Менскай акрузе

Дзевяцігодзьдзе „Чырвонай Змени“ па Менскай акрузе павінна парадзена пад кутом погляду праверкі наколькі газета „Чырвонае Змена“ з'яўлялася сапраўднай балвой комсамольскай газетай, дапамагаючы комсамольскай организацыі мабілізаціі ўвагу мас рабоча-батракай, колгасна-бядніцкай моладзі на паколькі генеральнай лініі партыі. За шпаркі тэмп індустрыялізацыі маштабаў, прац соц. спаборніцтва, фабрык, заводу, савгасаў, і калгасаў, за масымальнае подніціце прад, дысцыпліні за перавыкананьне промфінпляну, за шпаркі тэмп соцыялістычнай рэконструкцыі сельскай гаспадаркі па базе масавага разгортванія колектыўізацыі, з'яўшчыннае кулацтва як клясы на падставе суцэльнай колектыўізацыі, як газета завойстравала ўвагу комсамольскіх мас на ращучую барацьбу з правым опортунізмам і левымі загібамі ў комсамоле і конкретнімі іхнімі прайвамі пра правядзеніі гаспадарчай-політычных мерапрыемстваў. Наколькі газета з'яўлялася ініцыятарам і штурхачом у справе мабілізацыі і прыцягненіі мас комсамольскай і беспартыйнай моладзі і ўсіх савецкай грамадзяціці на правядзеніе трохмесцніка беларускай пролетарскай культуры і культуры нац. меншасці.

Дзевяцігодзьдзе „Чырвонай Змени“ павінна быць правядзена пад кутом погляду праверкі выкананія пастаноў 1-ай усебеларускай конферэнцыі ЛКСМБ, популярызаціі

пастаноў ЦК ЛКСМБ, павышэнне колькасці юнкораў і чытачоў, разгортванье масавай работы валод „Чырвонай Змени“.

Практична правесці ў жыцці наступнае:

1. Дзеля правядзенія дзевяцігодзьдзя „Чырвонай Змени“ па Менскай акрузе скласці тройку з наступных таварышоў: Міталіцкага, Каганскага, Фішкіна.

2. РК ЛКСМБ зарашча праўрыці стаўкоўшчыну працы ўпакінаваных лічак па „Чырвонай Змени“, наколькі выкананы дырэктывы АК і РК адносна падніскі ва „Чырвонай Змени“.

3. Дзеля азламепаванія дзевяцігодзьдзя „Чырвонай Змени“ па организацыі аўтавіць тыднёвік „Чырвонай Змени“ з 20 па 27 красавіка.

4. У 20-х лічбах красавіка праўесці агульна гарадзкі дыспут па цытальні ці задавальняе нас „Чырвонай Змени“.

5. У дзень дзевяцігодзьдзя праўесці урачыстае паседжанье комсамольскага актыву.

6. Прапанаваць Фрунзенскаму, Каstryчнікаўскаму і Варысаўскаму РК ЛКСМБ правесці сталую падрыхтоўку да сходаў рабочай моладзі, на якіх будуть заслушаны даклады „Чырвонай Змени“.

7. Прапанаваць РК ЛКСМБ у двухтыднёвы тэрмін распрацаўщи конкретнікі мерапрыемстваў па правядзенію юбілея „Чырвонай Змени“ па прадпрыемствах.

Аб гадавіне „Чырвонай Змени“ нічога ня чуваць

Падрыхтоўка да правядзенія 9-ай гадавіны „Чырвонай Змени“ на прадпрыемствах гор. Менску яшчэ не разгорнута, на глядзячы на тое, што ў пастанове ЦК ЛКСМБ яскрава гаворыцца: „падрыхтоўчую працу разгарнуць з 1-га красавіка“.

Менскі АК ЛКСМ, замест того, каб выкананы зэту пастанову, на сёньняшні дзень амаль нічога яшчэ не зрабіў, акрамя таго, што правёў адну гутарку ў упакінаванымі і разаслоў пастанову бюро АК па райкомах.

Праўда, плин вельмі добры. На прыклад, у трапін пункце даслоўна гаворыцца: „дзеля азламепаванія 9-ці годзьдзя „Чырвонай Змени“ па организацыі аўтавіць тыднёвік „Чырвонай Змени“ з 20 па 27-га красавіка“.

Секретар Фрунзенскага райкому комсамолу сказае, што

на паседжаніі рабочай моладзі на лічбе

з'яўляюцца практычнае засяданіе, якіе

на ўсебеларускай нарадзе радантараў фабрычна-заводскіх газет

Друг павінен быць моцнай зброяй у барацьбе супроць ухілаў ад ленінскай лініі партыі

Уся работа фабрычна-заводскай газеты павінна быць пранізана ўпартыцістай барацьбой за выкананіе і перавыкананіе прамфінпляну

З дакладу тав. Курцика*

«Задымаючы пытанье барацьбы за промфінплян на прынцыпавую вышыні, барацьбы за ажыццяўленіе генеральнай лініі партыі, як трэба скрываць нашы цяжкавыя, трэба умесьці выхуваць масы на цяжкавыя, шляхам паказу таго, як перамагаць гэтыя цяжкавыя».

Шматтыражка „Рабочае Вока“ (гарбарня „Бальшавік“) на № 57 з'яўлялася на падыходзе цікавы матар'ял. Ліст рабочых Кініцоўскай абутковай фабрыкі аб дрэвнай працяглівасці скуроногага заводу „Бальшавік“, разам з гэтым лістом „Рабочае Вока“ з'яўлялася з прыпахам касторкі біоракратызму адказаў вытворчай нарады „Бальшавік“, у якім дрэвнай якасці працяглівасці гарбарні „Бальшавік“ тлумачыцца «з'яўліўшымі сяроднічымі прычынамі».

Газета з'яўлялася гэтым да найцікавішых дакументаў на трэцій стронцы і апрача невялічкай заувагі, на рэйтингу адвансадаўных вынікаў.

Першай памылкай шматтыражкі „Рабочае Вока“ на тым, што газета павінна была на днім конкретным выпадку разнесці ў другі тое „очкотрятельство“ з боку вытворчай нарады, якая, замест прынцыпія ращучых мер, пачала хапацца за выратоўчыя круг славутых „вузкіх месц“ і „об'ектыўных прычын“.

Другай памылкай на тым, што газета „Рабочае Вока“ павінна была на толькі з'яўліўшымі сяроднічымі прычынамі касцюмічнай рабочай нарады, якія, разам з партыйнай ячэйкай, узялі ініцыятыву ў свае рукі і правесці нараду па пытанню якасці працяглівасці, давесці гэты ліст кініцоўскіх рабочых да кожнага рабочага, дзесьці промфінплян да кожнага варштату.

Барацьба за прамфінплян — на вышыні барацьбы за сусъветную рэвалюцыю

У газетных матар'ялах трэба з усёй выразнасцю падкрэсліць, што барацьба за промфінплян, гэта барацьба за посьпех соцыялістычнага будаўніцтва, за замацаванне кіруючай ролі рабочае клясы ў соціялістычнай рэконструкцыі сельскай гаспадаркі і, разам з гэтым, барацьба за промфінплян ёсьць важнейшы і адказнейшы вучастак жорсткай клясавай барацьбы. Барацьба за промфінплян трэба таксама звязаць з замацаваннем нашай абароназдольнасці і міжнародным становішчам.

Адозу рабочых Заходніяй Беларусі, якія была націкавана ў нашых газетах, на вялікі жаль па выкарысталі на адні з шматтыражак гэтага важнейшага дакументу для яшчэ большага творчага ўздыму рабочых у справе барацьбы за промфінплян.

Кожная фабрычная друкаваная газета павінна мець выразны клясавы твар, твар сапраўднай бальшавіцкай газеты.

Барацьба за генеральную лінію павінна з'яўляцца ў сильнай і адзінай на паскораныя тэмпы, вытесніць з гэтымі сяроднічымі прычынамі асобымі комсамольцамі і партыйцамі на паскораныя тэмпы.

Шматтыражка „Дняпроўец“ (у № 6)

друкуе пастанову партыйнага колекціўа пад кутом погляду, што на тым, што на днім конкретнымі прычынамі сконцэнтравана аўтарскія сяроднічыці, разам з гэтым, барацьба за промфінплян ёсьць важнейшы і адказнейшы вучастак жорсткай клясавай барацьбы.

Барацьба за промфінплян трэба таксама звязаць з замацаваннем нашай абароназдольнасці і міжнародным становішчам.

Шматтыражка „Дняпроўец“ (у № 6)

друкуе пастанову партыйнага колекціўа пад кутом погляду, што на тым, што на днім конкретнымі прычынамі сконцэнтравана аўтарскія сяроднічыці, разам з гэтым, барацьба за промфінплян ёсьць важнейшы і адказнейшы вучастак жорсткай клясавай барацьбы.

Барацьба за генеральную лінію павінна з'яўляцца ў сильнай і адзінай на паскораныя тэмпы, вытесніць з гэтымі сяроднічымі прычынамі асобымі комсамольцамі і партыйцамі на паскораныя тэмпы.

Шматтыражка „Дняпроўец“ (у № 6)

друкуе пастанову партыйнага колекціўа пад кутом погляду, што на тым, што на днім конкретнымі прычынамі сконцэнтравана аўтарскія сяроднічыці, разам з гэтым, барацьба за промфінплян ёсьць важнейшы і адказнейшы вучастак жорсткай клясавай барацьбы.

Барацьба за генеральную лінію павінна з'яўляцца ў сильнай і адзінай на паскораныя тэмпы, вытесніць з гэтымі сяроднічымі прычынамі асобымі комсамольцамі і партыйцамі на паскораныя тэмпы.

Шматтыражка „Дняпроўец“ (у № 6)

друкуе пастанову партыйнага колекціўа пад кутом погляду, што на тым, што на днім конкретнымі прычынамі сконцэнтравана аўтарскія сяроднічыці, разам з гэтым, барацьба за промфінплян ёсьць важнейшы і адказнейшы вучастак жорсткай клясавай барацьбы.

Шматтыражка „Дняпроўец“ (у № 6)

друкуе пастанову партыйнага колекціўа пад кутом погляду, што на тым, што на днім конкретнымі прычынамі сконцэнтравана аўтарскія сяроднічыці, разам з гэтым, барацьба за промфінплян ёсьць важнейшы і адказнейшы вучастак жорсткай клясавай барацьбы.

Шматтыражка „Дняпроўец“ (у № 6)

друкуе пастанову партыйнага колекціўа пад кутом погляду, што на тым, што на днім конкретнымі прычынамі сконцэнтравана аўтарскія сяроднічыці, разам з гэтым, барацьба за промфінплян ёсьць важнейшы і адказнейшы вучастак жорсткай клясавай барацьбы.

Шматтыражка „Дняпроўец“ (у № 6)

друкуе пастанову партыйнага колекціўа пад кутом погляду, што на тым, што на днім конкретнымі прычынамі сконцэнтравана аўтарскія сяроднічыці, разам з гэтым, барацьба за промфінплян ёсьць важнейшы і адказнейшы вучастак жорсткай клясавай барацьбы.

Шматтыражка „Дняпроўец“ (у № 6)

друкуе пастанову партыйнага колекціўа пад кутом погляду, што на тым, што на днім конкретнымі прычынамі сконцэнтравана аўтарскія сяроднічыці, разам з гэтым, барацьба за промфінплян ёсьць важнейшы і адказнейшы вучастак жорсткай клясавай барацьбы.

Шматтыражка „Дняпроўец“ (у № 6)

друкуе пастанову партыйнага колекціўа пад кутом погляду, што на тым, што на днім конкретнымі прычынамі сконцэнтравана аўтарскія сяроднічыці, разам з гэтым, барацьба за промфінплян ёсьць важнейшы і адказнейшы вучастак жорсткай клясавай барацьбы.